



**План работы
бацькоўскага ўніверсітэта
на 2022/2023 учебный год**

№	Тэмы заняткаў	Адказныя	Час правядзення	Месца правядзення
1 цыкл (для бацькоў навучэнцаў I ступені агульнай сярэдняй адукацыі)				
1	<i>1-я сесія «Як навучыць сваё дзіця жыць у свеце людзей» (прававая гасцёўня)</i> Выхаванне культуры паводзін і павягі да людзей у вучняў. Фарміраванне правілаў паводзінаў і добрых манер. Культура асобы: культура знешнасці, зносін, гаворкі. Эфектыўныя зносіны: асноўныя складнікі	Калюта Е.Е. (загадчык кафедры прававых ведаў), Драздова В.А., Новік Т.А. (настаўнікі пачатковых класаў)	21.10.2022 16.00 – 17.00	Кабінет №3/Укладка «У дапамогу бацькам.1-4 класы»
2	<i>2-я сесія «Псіхалагічныя і фізіялагічныя асаблівасці малодшых школьнікаў» (круглы стол)</i> Спецыфіка развіцця ўспрымання, увагі, памяці, мыслення ў малодшых школьнікаў. Асаблівасці міжасобасных зносін. Самаацэнка малодшых школьнікаў	Марчык Л.Н. (загадчык кафедры ўзроствай педагогікі), Марчык Т.П., Насытка С.У. (настаўнікі пачатковых класаў)	16.12.2022 16.00 – 17.00	Кабінет №3/Укладка «У дапамогу бацькам.1-4 класы»
3	<i>3-я сесія «Кнігі ў жыцці школьніка» (адкрыты мікрафон)</i> Стаўленне дзіцяці да вучэбнай і мастацкай літаратуры. Як захаваць любоў да кнігі пры інфармацыйнай перагрузцы ў сучасным свеце	Брэль А.Б. (загадчык кафедры педагогікі), Драздова В.А., Новік Т.А. (настаўнікі пачатковых класаў), Кніга А.У. (бібліятэкар)	17.02.2023 16.00 – 17.00	Кабінет №3/Укладка «У дапамогу бацькам.1-4 класы»

4	4-я сесія «Уплыў сям'і на эмацыйны стан дзіцяці» (лекцыя) Сямейны дабрабыт і сямейнае няшчасце. Фактары, прычыны і індикатары сямейнага недабрабыту. Сем'і са схаванай формай няшчасця. Уплыў унутрысямейных адносін на развіццё асобы і псіхічнае здароўе дзіцяці	Кніга А.У. (загадчык кафедры канструктыўнага ўзаемадзеяння), Марчык Т.П., Насытка С.У. (настаўнікі пачатковых класаў)	20.04.2023 16.00 – 17.00	Кабінет №3/Укладка «У дапамогу бацькам.1-4 класы»
2 цыкл (для бацькоў навучэнцаў II ступені агульнай сярэдняй адукацыі)				
1	1-я сесія «Фарміраванне здаровага ладу жыцця: шкодныя звычкі і як ім супрацьстаяць. Адказнасць падлеткаў» (прававая гасцёўня) Падлеткавы ўзрост фактар рызыкі ўзнікнення шкодных звычак і залежнасцяў. Фарміраванне ў падлеткаў патрэбнасці ў здаровым ладзе жыцця, адказнасці за сваё здароўе. Прафілактыка шкодных звычак. Адказнасць падлеткаў за ўжыванне наркатыхчых і псіхатропных рэчываў, курэнне, за распіццё спіртных напояў	Калюта Е.Е. (загадчык кафедры прававых ведаў), Карнялюк В.М. (кіраўнік па фізічнаму выхаванню), Бушук Н.Ю. (класны кіраўнік 5 класа)	21.10.2022 17.00 – 18.00	Кабінет №12/Укладка «У дапамогу бацькам. 5-9 класы»
2	2-я сесія «Правілы наводзін з падлеткамі: асаблівасці пераходнага ўзросту» (круглы стол) Жыццё сям'і з дзіцем-падлеткам: барацьба прынцыпаў або пошукі кампрамісаў. Псіхалагічны клімат у сям'і. Бацькоўскі аўтарытэт. Як яго набыць і як не страціць. Правілы ўзаемадзеяння з падлеткам	Марчык Л.Н. (загадчык кафедры ўзроствай педагогікі), Скобля Ю.М. (класны кіраўнік 6 класа), Імховік Н.А. (класны кіраўнік 7 класа)	16.12.2022 17.00 – 18.00	Кабінет №12/Укладка «У дапамогу бацькам. 5-9 класы»
3	3-я сесія «Культура наводзін у канфліктных сітуацыях» (адкрыты мікрафон) Паняцце “канфлікт”. Сямейныя сваркі і канфлікты. Развод як “психотравміруючы” фактар. Наступствы разводу мужа і жонкі і дзяцей. Сямейныя канфлікты ў дзядзе «бацькі-дзеці», прычыны іх узнікнення. Стратэгіі	Брэль А.Б. (загадчык кафедры педагогікі), Карнялюк В.М. (класны кіраўнік 8 класа), Кароза Т.У. (класны кіраўнік 9 класа)	17.02.2023 17.00 – 18.00	Кабінет №12/Укладка «У дапамогу бацькам. 5-9 класы»

	паводзінаў у канфлікце, спосабы пераадолення прафілактыка дзіцяча-бацькоўскіх канфліктаў. Школьныя канфлікты. Культура паводзін дарослых і дзяцей пры ўзнікненні школьных канфліктаў			
4	4-я сесія “Дзіця сярод аднагодкаў” (лекцыя) Дзіцячы калектыў і яго значэнне ў развіцці асобы школьніка. Патрэбы дзіцяці ў прызнанні самарэалізацыі. Праблемы лідарства. Развіццё здольнасці да супрацоўніцтва як перадумова паспяховасці ў жыцці. Як дапамагчы дзіцяці ў наладжванні адносін з аднагодкамі	Кніга А.У. (загадчык кафедры канструктыўнага ўзаемадзеяння), Бушук Н.Ю. (класны кіраўнік 5 класа), Скобля Ю.М. (класны кіраўнік 6 класа)	20.04.2023 17.00 – 18.00	Кабінет №12/Укладка «У дапамогу бацькам. 5-9 класы»
3 цыкл (для бацькоў навучэнцаў III ступені агульнай сярэдняй адукацыі)				
1	1-я сесія “Здароўе – гэта жыццё” (прававая гасцеўня) Фактары рызыкі для здароўя сучаснай моладзі. Праблема здоровага харчавання. Захапленне дыетами. Гіпадынамія-праблема сучасных маладых людзей. Стрэс і яго ўплыў на здароўе. Захаванне здароўя і правілы здоровага ладу жыцця. Рэжым дня. Шкодныя звычкі. Адказнасць падлеткаў за ўжыванне наркатыхчых і псіхатропных рэчываў, курэнне, за распіццё спіртных напояў	Калюта Е.Е. (загадчык кафедры прававых ведаў), Карнялюк В.М. (кіраўнік па фізічнаму выхаванню), Чабацько С.С. (класны кіраўнік 10 класа)	21.10.2022 18.00 – 19.00	Кабінет №9/Укладка «У дапамогу бацькам. 10-11 класы»
2	2-я сесія “Як дапамагчы старшакласніку набыць упэўненасць у сабе?” (круглы стол) Уплыў сарамлівасці і няўпэўненасці на навучальныя поспехі старшакласніка. Шляхі пераадолення сарамлівасці і няўпэўненасці старшакласніка дома і ў школе	Марчык Л.Н. (загадчык кафедры ўзроствай педагогікі), Кніга А.У. (класны кіраўнік 11 класа)	16.12.2022 18.00 – 19.00	Кабінет №9/Укладка «У дапамогу бацькам. 10-11 класы»
3	3-я сесія “Як дапамагчы старшакласніку ў прафесійным самавызначэнні?” (адкрыты мікрафон)	Брэль А.Б. (загадчык кафедры педагогікі), Чабацько С.С. (класны кіраўнік 10 класа)	17.02.2023 18.00 – 19.00	Кабінет №9/Укладка «У дапамогу

	Визначэнне прафесійных схільнасцей і здольнасцей старшакласнікаў. Фактары, якія ўплываюць на выбар прафесіі. Роля бацькоў у працэсе выбару прафесіі і самавызначэнні старшакласніка. Прыярытэты старшакласнікаў у выбары прафесіі. Дапамога старшакласнікам у выбары будучай прафесіі			бацькам. 10-11 класы»
4	4-я сесія “Як зберагчы дзіця ад залежнасцяў?” (лекцыя) Залежнае паводзіны, яго прычыны, фактары рызыкі. Фарміраванне залежнасці. Віды пагроз, якія ўяўляюць небяспеку для жыцця, фізічнага, псіхічнага і маральнага здароўя паўнаўваснага развіцця старшакласніка. Інтэрнэт-залежнасць. Шляхі прафілактыкі і пераадолення	Кніга А.У. (загадчык кафедры канструктыўнага ўзаемадзеяння), Калюта А.Я. (педагог сацыяльны)	20.04.2023 18.00 – 19.00	Кабінет №9/Укладка «У дапамогу бацькам. 10-11 класы»

УЗГОДНЕНА

Намеснік дырэктара
па выхаваўчай рабоце



А.А.Фядотава

10.10.2022 г.